



**ПСИХОЛОГИЯ И ДЕТИ:**  
*рефлексия по поводу защиты  
прав ребенка*

Министерство образования Республики Беларусь

**Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка**

Факультет прикладной психологии

#### **ПСИХОЛОГИЯ И ДЕТИ: РЕФЛЕКСИЯ ПО ПОВОДУ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА**

# МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

24-25 марта 1999 года

УДК 159  
ББК 88.5  
П 863

Издательство Белорусского государственного университета

Редакционный совет:  
Я.Л.Коломинский (гл.ред.)  
Гаэтано Барлетта,  
А.А.Амельков,  
С.И.Коптева,  
А.П.Лобанов,  
В.И.Слепкова,  
Л.В.Финькевич,  
И.А.Фурманов

В сборник вошли материалы, присланные в оргкомитет международной научно-практической конференции. Авторы затрагивают широкий круг проблем защиты детской субъективности в процессе социализации личности ребенка.

В подготовке материалов сборника к печати приняли участие члены оргкомитета, сотрудники факультета прикладной психологии Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка.

Содержание издания отражает весь спектр взглядов на указанную проблему не только в психологической науке, но и в смежных дисциплинах. В материалах сборника сохранены стиль и терминология авторов. Сборник предназначен для психологов, педагогов, социологов, работников медицинских и юридических учреждений, аспирантов и студентов психологических факультетов.

ISBN 985-435-135-1

© Коллектив авторов, 1999.

## **ПСІХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ВЫВУЧЭННЯ ЎЗРОУНЯЎ МІЖАСОБАСНЫХ ЗНОСІН.**

Амялькоу А.А.

У практычнай дзейнасці часта ўзнікае неабходнасць вызначыць узровень зносін паміж людзьмі ў малай групе. Шкада, што гэту праблему вырашаюць суб'ектыўна. Адной з прычын суб'ектыўнасці з'яўляюцца сацыяльныя стэрэ-атыпы, які заключаюцца ў наступным: у эмациональна прывабных людзей, а так-сама ад-

індумцау значна завышаецца ўзровень зносін, а ў людзей не сімпатычных ці апапінтуу узровень зносін бачыцца значна ніжэй. Каб пераадолець суб'ектывізм у арганізацыі зносін неабходны навуковыя ўяўленні аб узроўнях зносін і методах іх вызначэння. Намі прапануеца падыход вызначэння ўзроўню зносін з дапамогай вінлізу контактау.

Кожны контакт, з якіх складаюцца зносіны, мае сваю структуру з уласцівай для яго павіннай і накіраванасцю. Так, на наш погляд, у контакце паміж людзьмі можна вызначыць пяць фаз: 1) матывацыя (стымуляцыя, заахвочванне), 2) уваход у контакт, 3) дзеянне, 4) выхад з контакту, 5) аналіз. Характарызуем кожную фазу.

На першай фазе контакта адзначаецца ўсведамленне мэты і матывацыі зносін з конкретнымі людзьмі, або асобным чалавекам, а таксама фарміруюцца гіпатэтычны пабудаванні ва ўнутраным плане аб магчымых варыянтых ажыццяўлення контакта. На гэтай стадыі контакта асоба можа вызначыць найбольш выгадныя пазіцыі для дасягнення мэты зносін.

Другая фаза "уваход у контакт" уключае ўдакладненне для сябе конкретнай сітуацыі зносін, успрыманне субяседніка, яго позы, выразу твара, падрыхтаванасць яго да размовы, выбар адлегласці да партнёра па зносінах. Асобна патрэбна адзначыць ролю адлегласці да субяседніка таму, што гэта пытанне уключае сукупнасць этнічных, палавых, прафесійных стэрэзатыпаў успрымання чалавека чалавекам. На гэтай жа стадыі мае вялікае значэнне для далейшага развіцця міжасобасных зносін абаяльнасць, чароўнасць субяседніка. Абаяльнасць залежыць не толькі ад прыродных дадзеных, але і можа дасягацца спецыяльнымі псіхалагічнымі прыёмамі і спосабамі. Псіхалогіі вядома паняцце "фасцынацыя", якое можна перакласці як "зачароўванне". У практычнай псіхалогіі існуе мноства штучных прыбмаў утварэння фасцынацыі. На гэтай жа стадыі адбываецца ўза-емнае ацэнаванне субяседнікаў, находзяцца адпаведныя актуальныя ролі ў зносінах, фарміруеца псіхалагічная падрыхтаванасць да непасрэднага дзеяння.

Трэцяя фаза контакту "дзеянне" ўключае інформаванне субяседніка ўсімі вярбальнымі і невярбальнымі сродкамі, устанаўленне адваротнай сувязі, атрыманне інфармацыі ад партнёра, развіццё далейшага абмену інфармацыяй, эмацыйнальным станам, перажываннямі. На гэтай стадыі вельмі важна падтрымаць зносіны, вызваць зацікаўленасць партнера ў зносінах, быць "суб'ектыўна інфарматыўным" (Я.Л.Каламінскі) для субяседніка (даваць тую інфармацыю, якую ён ад цябе чакае). У выпадку, калі зносіны перапыняюцца, неабходна вярнуцца зноў да другой фазы. Але патрэбна ведаць, што неаднаразовы зварот ад трэцяй фазы да другой, а можа і першай аднаго з субяседнікаў, можа разбурыць матывацыю зносін.

Усе вярбальные і невярбальные сродкі, якія рыхтуюць партнераў па зносінах да завяршэння контакта, умоўна складаюць чацвертую фазу "выхад з контакта". Гэта можа быць і пэўныя рухі ў дзеянні ( позірк на гадзіннік, на другіх людзей ), неадзекватныя рэакцыі на звароты партнера ( вялікатэрміновыя паўзы, скептычная ўсмешка, выражэнне з дапамогай мімікі, жэстаў жадання завяршыць зносіны і перайсці да падвядзення вынікаў размовы, або перанос яе на больш зручны час і месца. Галоўная мэта чацвертай фазы захаваць той эмацыйнальны настрой, жаданне партнера размаўляць і ўзаемадзейнічаць, цікавасць да сябе.

Пятая фаза "аналіз" контакта ўключае ў сябе падвядзенне вынікаў зносін ва ўнутраным плане, сістэматызацыю і аналіз вялікіх і малых поспехаў, а таксама , няўдачы. На гэтай стадыі супастаўляюцца першасныя мэты зносін з іх вынікамі, асэнсоўваюцца перавагі і недахопы тэхнікі зносін, аналізуецца змест і выбар пазі-

цый і г.д. Пры гэтым абявязкса неабходна зняць усе адмоўныя эмоцыі (раздражнільнасць, зласлівасць, зайдроснасць, агрэсія і г.д.), якія звязаны з магчымай незадаволеннасцю зносінамі і псіхалагічна падрыхтаваць сябе да новых контактаў з людзьмі з улікам вынікаў аналізу.

Каб асаніць узровень міжасобасных зносін чалавека або групы людзей, неабходна правесці іх аналіз з мэтай вызначэння наяўнасці адзначаных фаз і накіраванаасці зносін, а затым вызначыць яго ў адпаведнаасці з наступнымі харктарыстыкамі.

Міжасобасныя зносіны і іх развіцце, на наш погляд, маюць наступныя ўзроўні "прымітыўны", "маніпулятыўны", "дзелавы", "зносіны-забава", "зносіны-гульня", "імтыхна-асобасны", "духоўны". Звернемся да кароткай харктарыстыкі адзначаных узроўняў.

Прымітыўны ўзровень харктарызуеца тым, што ў зносінах цяжка выявіць прыкметы і сродкі ўсіх фаз контакту акрамя трэццяй - "дзеяння". Асоба пры такім узроўні зносін не ставіць перад сабою мэты, не шукае мэтанакіраваных сродкаў для наладжвання контакта з партнёрам, не прагназуе развіцце зносін, а проста дзейнічае. Пасля дзеяння асоба не імкнецца выйсці з контакта і аналізу свой акт паводзін не падвяргае. У гэтым выпадку зносіны дэтэрмінуюцца несвядомымі матывамі (несвядомымі патрэбнасцямі, прыхільнасцямі, імкненнямі, інстынктамі). Да прымітыўнага ўзроўню ўмоўна можна аднесці і "зносіны- маску", пры якім асоба свядома звяртаеца да другога чалавека і атрымлівае адказ амаль механічна, не змяняе выраз твару ( маска не мяняеца), не усталёвае візуальнага контакту.

Маніпулятыўны ўзровень мае на ўвазе зносіны, у структуры якіх, як правіла, можна вызначыць акты толькі дзвух фаз: першай - "матывацыі" і трэццяй - "дзеяння". На гэтым узроўні асоба добра ўсведамляе тое, што хоча мець ад зносін (свя-домая матывацыя) і робіць усе магчымасці, каб больш поўна і тэрмінова дасягнуць пастаўленай мэты. Такія зносіны па свайму зместу і сродках маюць выражаную эгаістичную накіраванаасць і таму асоба слухае толькі сябе і ігнаруе ўсе тое, што датычыць субяседніка.

Узровень дзелавых зносін таксама не мае поўнай структуры і складаеца толькі з трох фаз: першай - "матывацыі", трэццяй - "дзеяння" і пятай - "аналіза". Гэты ўзровень зносін вызначаеца свядомымі мэтамі і матывамі, а гэта азначае, што вынікі такіх зносін, як правіла, прагназуюцца. Акты трэццяй фазы "дзеянне" абумлілены сумеснай дзейнасцю і таму змест і сродкі маюць выражаную накіраванаасць на раашэнне задач дзейнасці. Вынікі дзелавых зносін адносна ўплыву іх на дзейнасць рупліва аналізуюцца, а вось сродкі і сам працэс зносін выпадае з аналізу. Акты другой і чацвертай фаз гэтаму ўзроўню зносін выразна не вызначаюцца, таму што ўвага надаеца дзейнасці: а не чалавеку.

Узровень, які ўмоўна названы "зносіны - забава", з'яўляюцца даволі дасканалымі зносінамі таму, што яны ўтрымліваюць акты ўсіх пяці фаз. Слова "забава" ў назве гэтага ўзроўню запазычана з прац Э.Берна і азначае тое, што зносіны задавальняюць патрэбнасці кожнага ўдзельніка як любая забава. Матывы такіх зносін бываюць свядомымі і несвядомымі, таму што яны грунтуюцца, як правіла на эгаістичных патрэбнасцях. Усе акты пе толькі першай фазы і ўсіх другіх грунтуюцца на эгаістичнай матывацыі. Акты фазы "дзеянне" таксама вызначаюцца цеплыней, адкрытыасцю, але як і ўсе акты зносін гэтага ўзроўню эгаістична скіраваны. Акты зносін чацвертай фазы "выход з контакту" таксама выдзяляюцца багатым арсеналам вярбальных і невярбальных сродкаў зносін. Аналіз на ўзроўні "зносіны- забавы" праводзіцца па актах ўсіх фаз з пункту гледжання задавальненні ўласных патрэб-

шынай зносы. На практицы такія зносіны могуць узікнуць у ма-лай групе пры узроўніх уміннях пры пераходзе ад нізкіх узроўняў ("маніпулятыўнага", "дзелавога") да вышэйшых ("зносін-гульні", "інтывіна -асобаснага"). Можна дасягнуць такога зносін пры спецыяльнай эксперыментальнай арганізацыі міжасобаснага ўзаемадзеяння ў малай вучэбнай групе, калі для большасці яе членоў неабходна заснаваць зносы на патрэбнасці ў зносінах, патрэбнасці ў самазацвярджэнні і пірамідалізацыі.

Узровень "зносіны-гульня" ўяўляюць сабою поўныя разгорнутыя па ўсіх адзначаных фазах зносіны і адрозніваюцца ад папярэдняга ўзроўню накіраванасцю не толькі на задавальненне ўласных патрэбнасцяў, але і на арганізацыю сумеснай дзеяўніцтва. Усе акты ад першай фазы да апошняй, скіраваны на тое, каб арганізація, развіваць, захаваць і працягнуць зносіны. У зносінах такога высокага ўзроўню зноса злускі ставіць свядома мэту зносін, фармуліруе для сябе задачы, якія неабходна рашыць у зносінах, прадумвае такую тэхніку зносін, каб яны не пераўпінілісь да таго часу, пакуль задачы не знайдуць рашэння. Акты другой фазы "уваход у контакт" ўяўляюць сабою першасную ацэнку псіхалагічнага стану субяседніка, яго позы, мускульнай скаванасці, адкрытысці да зносін, яго позірка і рэакцыя на ўстанаўлэнне контакта. Далей асона выбірае ўласную позу, кангрэ-энтную позу субяседніка, ва ўнутраным плане падрыхтоўваецца да зносін (існуе многа пойкілігічных тэхнік "уваходу у контакт"), затым выбіраецца найбольш адэкватная зносінам поза і пачынаецца размова на значную для субяседніка тэму. Пасля таго, як узік давер у субяседніка, яго поза стала больш адкрытай, здымаецца мускульная скаванасць, позірк становіцца лагодным, неабходна пераходіць к актам фазы "дзеяння", перавадзіць субяседніка да пытанняў, якія вызначаны мэтай. На чацвертай фазе "выход з контакту" галоўной задачай з'яўляецца захаванне створаных даверлівых адносін, і стварэнне патрэбнасці ў працягу контакту і яго перспектывізмасці і маральнаага задавальнення ў субясед-ніка ад працэсу зносін. Пры "аналізе" асона атрымлівае эмаксыянальнае задавальненне ад зносін і шукае больш дасканалых сродкаў і прыёмаў зносін з новымі партнераі па дзеянасці.

Інтывіна-асобасны ўзровень зносін уяўляе сабою поўны развёрнуты працэс з абавязковай наяўнасцю актаў усіх адзначаных фаз і адрозніваеца ад папярэніх узроўняў развіцця зносін асабістай накіраванасцю на субяседніка, на задавальненне ўсіх яго патрэбнасцей. Самым складаным у гэтых зносінах з'яўляецца вызначэнне вядучых патрэбнасцей партнера. Найбольш распаўсюджанай прычынай таго, што такі ўзровень зносін не дасягаецца, можна назваць памылковае прыпісанне партнёру ўласных матываў зносін, ілюзія разумення партнера. У такім выпадку зносіны нагадваюць маніпулятыўны ўзровень.

Духоўны ўзровень зносін адрозніваеца ад папярэдніх узроўняў тым, што чалавек не ставіць канкрэтных мэт, не плануе задач зносін, яго сродкаў і прыёмаў, не імкнецца кіраваць другімі людзьмі. Гэтыя зносіны адлюстроўваюць узроўень развіцця асобы, пры якім гарманічна ў думках, дзеяннях і словах пра-яўляюцца асноўныя маральныя прынцыпы: ісціны, добра, прыгажосці і дастатку. На гэтым узроўні зносін неабходна прыняцце субяседніка такім, які ён ёсць; бачыць яго добрым, справядлівым, прыгожым; жадаць субяседніку дабрабыту і щасця; прабачаць чалавеку яго нявыхаванасць і недаска-наласць маральнага развіцця, жаданне бескарысліва дапамагаць людзям, суб'ектыўна адчуваць матэрыяльны і маральный дастатак, радавацца кожнаму поспеху і дастойна прымаць паражэнні, канструктыўна перажываць поспехі і няудачы. Духоўны ўзровень зносін найбольш прадуктыўны для асобаснага развіцця чалавека і яго міжасобаснага ўзаемадзеяння. На

такім узроўні зносін паміж людзьмі не ўзнікае этнічных, культурных бар'ераў, ні існуць ў кожнага чалавека на насвядомым узроўні, а сацыяльныя стэрэатыпы не прыводзяць да ўзлікнення супярэчнасцяў, якія ствараюць міжасобныя канфлікты.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ